

ЗАВАЯВАЛІНІКІ ПАЎНОЧНАГА ПОЛЮСА

Пасля доўгага раду экспедыцыя на працягу стагоддзяў і адродзілася аднавілі паларныя даследаванні — чалавечства ў канцы XIX стагоддзя, аднавілася, стала ў тупік перад задачай — дасягнуць Паўночнага полюса і асвятліць наогул гэты тэмны і недаступны раён зямлянага шара. Вядомыя сваімі ледзевымі паходамі ў Арктыку адмірал Нерс, калі судам яго экспедыцыі зноў не ўдалося фарсаваць льды ў правы Давіса і праціцца да Поўначы, пасля Брытанскаму адміралтэсту сваю славетную тэлеграму: «Паўночны полюс недасягальны».

Аўстрыйскі вучоны Паер, экспедыцыя якога адкрыла Зямлю Франца-Іосіфа ў 1872-74 гг., знаў прама заявіў у сваёй кнізе, напісанай пасля вяртання з Арктыкі:

«Было б карысна выключыць усеякі спробы дасягнення полюса ў паларных даследаваннях да таго часу, пакуль мы не акажамся ў стане пасылць туды замест бездапаможных марскіх суднаў — судны паветраны».

Але гэты паветраны судны талды не было, і экспедыцыя на марскіх суднах у Арктыку прадэжжаліся. Найбольшая і ўпаўне заслужыла выдзялення вылапа да долю вялікага паларнага даследчыка Фрыціофа Нансена, новаляна драўнянае судно якога «Фрам» зрабіла зваўляючы дрейф у льдах ад нашых Нова-Сібірскага астравоў праз Цэнтральную Арктыку да берагоў Нарвегіі. Паўночнага полюса не ўдалося дасягнуць і Нансену, які зноў не папаліўся жыццём за сваю смелую спробу ісці да яго похатою па льдах (яго судно дасягнула рэкорднай для таго часу паўночнай шыраты — 86 градусаў 57 мінут). Ён не дамоў да полюса 400 з лішнім кілометраў. Аднак, ён выканаў велізарную задачу ўжо тым, што даказаў існаванне транспаларнага марскога цячэння, таго самага, якое праз 40 год прывяла ад полюса да ўсходніх берагоў Грэнландыі на драйфуючай кіраве палярную сувесную славу чаргавую советскіх герояў — Паланіна, Крэнкеля, Федарава і Шыршова.

6 красавіка 1909 года па льды на сабахым выпражках, пасля 25 год упартай працы і намаганняў дабраўся ў усій трыма спадарожнікамі ў Зямлі Грэната да Паўночнага полюса амерыканскі паларны даследчык Роберт Піры. Прабыццё яго тут, зразумела, было вельмі кароткачасовым і прадаўжалася толькі некалькі гадзін.

9 мая 1926 года над полюсам зрабіў два-тры кругі амерыканскі лётчык Берт на двухматорным самалёце Фокера, які стартваў у Шпіцбергена. Праз тры дні над полюсам пакрыжыў калі гадзіны стартваўшы з таго ж Шпіцбергена дыржабы «Нарвегія», на барту якога знаходзілася экспедыцыя пад кіраўніцтвам вядомага паларнага даследчыка Амундсена.

Гераічная работа советскіх ледакоў «Красін» і «Малыгі» у Арктыцы з'явілася прадлюдыяй да шырокага разгорвання тут навукова-даследчых работ і гаспадарчай дзейнасці. Соцыялістычная індустрыялізацыя советскай краіны дала магчымасць павесці гэту работу нябачаным да гэтага часу тэмпамі. Краіна пасылае ў Арктыку матуныя пелаконкі і самалёты, штогод тут ствараюцца новыя паларныя станцыі. Да советскай улады іх было толькі чатыры, зараз іх — 57. У Карскім моры, напрыклад, якое лічылася да Кастрычніцкай рэвалюцыі непраходзімым «слэпым машком», абстаноўка змянілася да непазнавальнасці. 40 год — з 1874 па 1914 год — плаванне праз яго праводзілася ў сярэднім не больш двух разоў у год. Толькі за 1930—31—32—33 год зроблены 135 такіх плаванняў. Спроба выкарыстаць у Арктыцы самалёты да Кастрычніцкай рэвалюцыі была праведзена толькі аднойчы ў 1914 годзе. Цяпер-жа штогод арктычныя самалёты налётаваюць сотні тысяч кілометраў.

Пасля гістарычнага рэйса ледакола «Сібіракоў», упершыню праішоўшага ўвесь шлях уздоўж паўночнага ўзбярэжжа Советскага Саюза ў адну навігацыю, пастановай урада было арганізавана Галоўнае Упраўленне Паўночнага марскога шляху пры Соўнармае СССР. Партыя і Урад паставілі перад новым Упраўленнем задачу пракаласці, абсталяваць і трымаць у справным стане Паўночны марскі шлях ад Велага мора да Берынгава праліва.

Гэта-жа арганізацыя было даручана і развешчана і разрацоўка прыродных багатстваў па ўсёй велізарнай адлегласці арктычнага ўзбярэжжа. І першы-ж год далі магчымасць устаноўці навуку ў советскім сектары Арктыкі, паміма вядомых і раней багатстваў: рыбы і прамысловага звера, ашчы і поліметалічных месанараджэнняў, залежаў вугалю і нафты. Нарэшце, быў пакладзены сапраўдны пачатак рэгулярным скразным зносінам марскіх суднаў паміж Архангельскім і Владзівастокам.

Кампанія па выратаванні чалоскінцаў, калі экстрэмна прыбылішы да месца нагібелі парахода сем самалётаў перакінулі на маларскіх палы лагер з 104 чалавек, якія знаходзіліся на крызе, паказала, што і паветрам Арктыкі советскія лётчыкі авалодалі таксама, як советскія морашапаўцы і яе морамі.

І задача сапраўднага заваявання Паўночнага полюса — для арганізацыі ў яго раёне навуковай работы — аказалася пад сілу толькі краіне сацыялізма.

Выдатнейшы навукова-даследчы рэйс чатырох матуных советскіх самалётаў у самае сэрца Арктыкі і арганізацыя дрейфуючай паларнай станцыі на крызе 21 мая 1937 года адкрылі для чалавечтв зноў новую эру ў даследаванні і асваенні Арктыкі. Яны ўзялі гэту справу на невыможна для капіталістычнага свету вышыню. І тым-жа годам, менш чым праз месяц, работа экспедыцыі ўжо зрабіла магчымым рэйс над Паўночным полюсам зноў павялічы советскі самалёт, на якім Герой Советскага Саюза таварыш Чалаў, Байдукоў і Белыкоў праляцелі без пасадкі ў Маскву ў ЗША. Упершыню ў свеце быў зроблен, здаваўся фантастычным, паветраны рэйс праз Усю Арктыку. Транспаларны шлях паміж СССР і ЗША быў гэтым адкрыты, і менш чым праз месяц, другая гераічная тройка — таварышы Громаў, Юмашоў і Даніліна — на такім-жа самалёце зрабіла яшчэ больш выдатны транспаларны пералёт СССР—ЗША, устанавішы новы суветны рэкорд дальнасці палёту.

Гераічная работа дрейфуючай паларнай станцыі дала такім чынам велізарныя магчымасці, зараз-жа намі выкарыстаныя. І кожны дзень работы таварышаў Паланіна, Шыршова, Федарава і Крэнкеля даваў новыя і новыя ўклады ў навуку аб Арктыцы. Іх штодзённыя метаэзводкі зрабілі важным элементам прагнозаў надвор'я ва ўсім свеце, які в найвялікшай увагай стаў у дні ў дзень сачыць за работай станцыі «Паўночны полюс». Навуковыя яе поспех абліпае намнога пераўзыходзіць трохадзёны рэйс Нансена ў льдах. Аб такой экспедыцыі Фрыціофа Нансена мог толькі марыць...

Тав. Кагановіч гаворыць, што ў апошні час аслабла ўвага да стаханавцаў.

Усе гэтыя вузлавыя пытанні ўлучаныя ў пытанні электрагаспадаркі, забеспячэння, сабекошту, будаўніцтва, сувязі, арганізацыі працы і механізмы транспарта павінны быць у цэнтры ўвагі наарады.

«Тое, што наарады абудзешца ў Баку, — гаворыць тав. Кагановіч, — мае асаблівае значэнне. Для іншых нафтавых раёнаў Баку астацца не толькі самым буйным, але і самым культурным цэнтрам нафтавай прамысловасці. Тут дзець выдатныя кадры, у якіх ёсць пачаткі навуковай — Бакинская партыйная арганізацыя мае сваю выдатную большэвіцкія традыцыі. Баку не толькі буйны прамысловы цэнтр, але і вяршыца большэвізма — да рэвалюцыі і зараз. Імяна тут гэту крэпасць ствараў, умацоўваў і загартоўваў найвялікшы чалавек сучаснасці, кіраўнік, настаўнік пралетарыята Усяго свету і працоўных СССР, арганізатар і натхніцель бакінскіх большэвікоў таварыш Сталін».

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

Гэтыя словы выклікаюць у залі бурныя авашы ў гонар вялікага правадара народнаў таварыша Сталіна.

У заключэнне тав. Кагановіч укаваў, што выкарыстанне памылак і недахопаў магчыма толькі на аснове большэвіцкай самакрытыкі, якой вучыць таварыш Сталін. Нарком выказаў упэўненасць, што кожны делегат дапаможа нарадзе глыбока і ўдумліва разабрацца ў недахопах і слабых венах нафтавай прамысловасці, у выніках шкідлівства, дапаможа наменш чым меры, якія забеспечылі-б не толькі выкананне плана гэтага года, але і новы магучыя росквіт слаўнай нафтавай прамысловасці.

УСЕСАЮЗНАЯ НАРАДА НАФТАВІКОУ ВЫСТУПЛЕННЕ тав. Л. М. КАГАНОВІЧА

БАКУ, 20 лютага. (ВЕЛТА). Учора ў Баку пад старшынствам наркома пярэдняй прамысловасці тав. Л. М. Кагановіча адкрылася Усеаюзная нарада нафтавікоў.

Тав. Кагановіч выступіў з кароткай уступнай прамовай. Ён адзначыў, што нарада мае вельмі вялікае значэнне не толькі для бягучага выканання плана, але і для далейшага развіцця нафтавай прамысловасці на працягу перыяд Советскай нафтавай прамысловасці ў год першых двух сталінскіх пяцігодкаў быстрымі крокамі ішла наперад. Але зараз яна пачынае ўжо адставаць ад патрэб народнай гаспадаркі. 1937 год для нафтавай прамысловасці аказаўся годам зямліні. Гэта не выдалося. 1937 год шкідлівых падрыхтоўкі на працягу некалькіх год. І падрыхтоўвалі як-раз да найвялікшага моманту механізацыі ў краіне, каб стварыць дыспарытэты і сарваць план. Але, не гледзячы на шкідлівства, сіла рабочых мас, сіла нізавога і сярэдняга каманднага складу аказалася сур'ёзнай, і падрыхтоўка работа шкідліва не дала тых рэзультатаў, на якія шкідлівы разлічалі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча. Нафтавікі плана не выконваюць. Галоўная прычына — дрэнная пастаноўка эксплуатацыі. Брыгады па здабыццю трэба арганізаваць так, каб яны былі ўважлівымі ў павелічэнні аддачы кожнай шчыльна. У нафтавай прамысловасці поспех вытворчасці залежыць ад падрыхтоўчых работ — ад бярэння. Трэба арганізаваць бурэнне так, каб яно дало максімальны эффект. Нафтаперагонныя заводы плана не выконваюць. Нафта, якую ім даюць прамысловы, скарыстоўваюцца не поўнацю. Тут таксама можна і трэба паставіць справу так, каб з нафты нафта атрымалі больш прадукцыі. Неабходна бліжэй падыйсці да пытанняў геалогіі.

1938 год пачаўся незадавальняюча

КУЛЬТУРА ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

ВЫДАТНА ВУЧАЦА, ВЫДАТНА АДПАЧЫВАЮЦЬ

ДОМ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

Рочы дзень тут пачынаецца роўна адзін.

У аўдыторыі, фізкультуры зал, залы ў гэты ранішні рабочы пускаяць у сябе сьветлыя людзей — камандзіраў, жонак камандзіраў.

Сяда на дваякі азіраюцца — «па вучоба».

Вярты павярх — класы агульнаадукацыйнай падрыхтоўкі, класы ваенна-адукацыйнай падрыхтоўкі, хіміка-фізічныя лабараторыі — яны запоўнены.

У гэты час у вялікіх залах і лекторных — грамадзянска-палітычныя даклады, лекцыі на палітычна-навуковыя тэмы, даклады па цікавых апошніх падзеях у палітычным жыцці краіны, свету і наважнай навукі і тэхніцы.

Канцэрт або кінофільм узначэвае канец дня ў Доме Чырвонай Арміі.

На выхадных днях рабочы дзень ДЧА некалькі інакшы. Больш музыкі, музыкі, прадназначана для забавы камандзіраў.

У выхадны дзень па-бываюму працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

Уваход штотхвіліна раскрывае шырокія дзверы, прымае ў сябе зноў людзей, але куды больш, чым раніш.

Але вечарам ідуць адпачываць толькі тыя, хто озабодны. Большасць падмаецца на трыці і чвэрты паверхі.

Прадаўжаецца тое-ж, што і раніш, вучоба, але яшчэ ў большых маштабах.

Зараз куды больш, чым раніш. Для жонак нацкамастава працуюць гурткі мастацкай вышыўкі, ручной работы, машынапісі і т. д.

К 7 г. вечара прыбывае больш і больш. Па другому і часткова трэціму паверху чутна музыка, спевы і мяккае вышыванне.

Гэта разгарнула работу мастацкай чырвонаармейскай самадзейнасці. Хор, плясавыя калектывы і групы, клас выканавуау соннага сьпявання, эстрадная група, дзіцячы самадзейны калектывы.

У гэты час у вялікіх залах і лекторных — грамадзянска-палітычныя даклады, лекцыі на палітычна-навуковыя тэмы, даклады па цікавых апошніх падзеях у палітычным жыцці краіны, свету і наважнай навукі і тэхніцы.

Канцэрт або кінофільм узначэвае канец дня ў Доме Чырвонай Арміі.

На выхадных днях рабочы дзень ДЧА некалькі інакшы. Больш музыкі, музыкі, прадназначана для забавы камандзіраў.

У выхадны дзень па-бываюму працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.

У выхадны дзень працуе аддзел агітатыві і прапаганды — дэкліруюць на часопы атрамываюць туды і туды і накіраваны.



У часе адпачыву. Началянік шкoly Н-скай часці тав. С. П. Азару гуляе ў шахматы з курсантам шкoly т. Зіньным. Побат стаіць выдаткі вучобы т. Сазадзецеў і лейтэнант тав. Перельман.

У ВЫХОДНЫ ДЗЕНЬ

Раніш, як звычайна, у Інтэрнаце раздаецца галас дзівальнага: «Падмаеся!». Але сёння гэты галас раздаецца не ў 6, а ў 7 гадзін раніцы.

Выходны дзень! Пасля ўпартай вучобы чырвонаармейскага курсанта можа адпачыць. Падмаюцца з ложка, курсанты з прывычнай акуртанасцю прыводзяць у парад свае туалеты і ложкі.

Іх акуртанасці могуць пазавядоўваць многія ў мужчыны і нават у жанчыны. Праз гадзіну пасля пад'ёму курсанты стройнай калонай ідуць на сядзенне.

Ранішні веспэр бадзёрны цела, хочацца сьпяваць. Гуцьчы высокі тонэр запяляе.

«Кіпуча, могуцца, Ніжком непободима, Страма мая, Москва мая, Ты самая любімая...» — дружна, падкаліняцца ўсёй калонай і словы песні далёка разносяцца рэхам па лесе.

Сталовая сустракае чыстай і свежаю абрусай, і смачнай, тустай стравай. Пасля звароту са сталовай калона плануе час па-свойму.

Вось частка курсантаў накіроўваецца ў горад. Вось пачынаюцца да блыску, свежыя каўнерыкі падкрэслваюць вагавыя, пахне аэраляном. Ідуць фатаграфаванца, а ў думках: «Даўно яна прасіць прыслаць картачку. У якім магазіне сьпяваюцца купіць літаратуру».

На двара раздаецца галас малодшага камандзіра Пухмякова: «Хто будзе знаваць нормы на лыжах? Запісвайцеся ў мяне». І на гэты выклік адкаліняцца многія пратэктанты, жадаючы знаваць нормы на значок ПНА. Чувач і галас дзівальнага: «Збіраецца ў лентуток слухаць лекцыю». Праз некалькі час з захапленнем слухаюць курсанта Мітрашына, добра падрыхтаванага лекцыю на тэму: «Развіццё чалавечага грамадства і старажытная культура».

Так неважыжна праходзіць час да абеду. Лентар закончыў чытанне лекцыі. Вырнуліся з горада. Ідуць, здыку стаміўшыся, але вясёлыя і ажыўленыя лыжнікі, сустракаюцца пытанніямі: «Ну, як, усё здалі?», на якія ў горадско адказваюць: «Усе!».

Праішоў абед. Падмаваўшыся, курсанты ідуць адпачываць. А тут і пошта прыходзіць. Газеты і пісьмы разбярэцца нарахават. Наступае глыбокая цішыня, усё захапалася чытаннем.

Пакрыху пачынае зноў напаяўняцца лентуток. Ля карт Іспанія і Кітай з наменанымі лініямі франтоў група курсантаў абмяркоўвае апошнія поспехі рэспубліканскіх і кітайскіх войск.

На дыванах у цікавых позах размясціліся аматары чытання. Яны чытаюць Шэкспіра, Эміль Золя, Пушкіна, Шалахава, кінуў «На восток» Паўленка і многія іншыя. Візія тэма ледзь спраўдзіцца з узрастаючым патрабаваннем чытачоў. Ля рэпродуктара аматары спеваў і музыкі з асаляды слухаюць перадачу оперы «Кармен». А вост і шахматысты, акуртаным назменным «белешчыкам», які даюць парадзі ігракам, стараюцца разгадаць «хітрыя» замыслы свайго партнёра.

Некалькі проста адпачываюць. Усю гэту міруную абстаноўку парухае галас дзівальнага: «Хто жадае ў кіно, можа іці ў клуб». Большасць аказваецца ігра, чытанне і па-хадзіць: «А якая карпіна?». «На Далёкім Усходзе» — адказвае дзівальны: «Грэба паглядзець». «Добрая карпіна». Уваходзяць у клуб паглядзець добрую карпіну. Кіно ў часці бывае вельмі часта.

З вялікім поспехам праходзіць вечары самадзейнасці, на якіх выступаюць уласныя спевы, танцы, акторы, комікі, музыканты, ды ці мала талентаў! — тоіць у сабе наша Чырвоная Армія? У клубе варочаюцца ўжо і адбою. Пара спав, каб адпачыцца, са свежымі сіламі зноў узяцца за вучобу, за авалоданне ваеннымі ведамі.

Так праходзіць дзень адпачынку Чырвонай Арміі, насачаны вясельсцю, бадзёрсцю, культурнымі забавамі. Ніколі так не было ў царскай Расіі і ніколі гэтак не было ў арміях капіталістычных краін.

Малодшы камандзір Н. ГАРАЧІН.

АРМІЯ ВЫСОКАЙ КУЛЬТУРЫ

Чырвоная Армія, з'яўляючыся першакласнай шпонай ваенна-палітычнага выхавання ў той-жа час выхоўвае байца і камандзіра ў культурных адносінах.

Байцы і камандзіры не толькі верны справе абароны народных заваяванняў краіны сацыялізма, але яны пазавялоў узор высокай культуры і ў росце творчых талентаў чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці.

Таленты і здольнасці ў галіне развіцця самадзейнасці літаральна растуць невольнымі тэмпамі, асабліва за апошнія годлы.

Любоў да кігі, пята да ведаў, музычныя дараванні растуць з кожным днём. Чырвоная Армія прадастаўляе шырокае поле дзейнасці ў развіцці ўсіх відаў мастацкай самадзейнасці. Няма ні адной часці ў Чырвонай Арміі, дзе-б не было чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці, якая дапамагае ва ўмацаванні сілы Чырвонай Арміі, якая культурна арганізуе адпачынае байца і камандзіра.

У часці, дзе камісарам тав. Рыжак, асабліва шырока і рознастайна разгорнута чырвонаармейская мастацкая самадзейнасць.

Вось малодшы камандзір Гронін. Ён выдатнік баявой і палітычнай вучобы, за выдатныя паказчыкі ў вучобе занесен на дошку гонару часці. Тав. Гронін выдатны энтузіяст самадзейнасці, выдатны таніст, узнгароджан за актыўную самадзейнасць камандаваннем Беларускай ваеннай акругі ганаровай граматай.

Вось баец тав. Рабушэнка. Ён добра паспявае ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Тав. Рабушэнка ўласнымі рукамі зрабіў пымбаль, ён выконвае народныя беларускія песні і танцы — «Лянонкі», «Польку», беларускія песні і рад іншых песень. Тав. Рабушэнка не толькі іграе на пымбалах, ён саліст, ён скрыпач, яго талент захапляе другіх байцоў.

Да XX гадавіны Чырвонай Арміі ў часці рыхтуюцца вялікая разнастайная праграма, актыўную ролю адгравуюць жонкі камандзіраў тт. Грышына, Сявора, Іванова, Новікава. Ён актыўна і выражаецца ў тым, што яны ўдзельнічаюць у жаночым хоры, выконваюць асобныя нумары, наблілі вясельсцю.

Вось баец тав. Герфанаў, прычытаўшы кінуў «Як гартавалася сталь» Н. Остроўскага, узяў для чытання «Народжаныя бурай». «Гэтыя творы, — заўважыла тав. Герфанаў, — нас, малодшы чырвонаармейцаў, вельмі многаму вучаць і ярка адлюстроўваюць баявыя дзеянні нашай Чырвонай Арміі».

Выбравшы патрабныя творы, байцы і камандзіры накіроўваюцца ў лентуці, дзе чытаюць і абмяроўваюць іх калектывна. Малодшы камандзір-выдатнік тав. Дзямідэў многія творы чытае байкам галасна, растульмавае асобныя эпізоды. Тав. Дзямідэў прычытаў даклады таварыша Сталіна, творы

«Паднятая паліна» Шалахава, «Герой нашга часу» Лермантава, «Народжаныя бурай» і іншыя мастацкія рэчы. Чырвонаармец тав. Аўчару за апошні час таксама многа прычытаў літаратуры. Ён ведае талі творы, як «Шкі Дош» Шалахава, «Напінтаская дачка», «Дурбоўскі» — Пушкіна, «Сарацкская ярмарка» Гоголя, «Чапаў» — Фурманка і іншыя.

Пам. камандзіра ўводаў тав. Зубаў таксама вялікі аматар мастацкай літаратуры. На кожны прачытаны твор ён складае кароткія запісы і выкарыстоўвае гэты ў сваёй рабоце па прапагандзе сьрод байцоў.

У чырвонаармейцаў асаблівым поспехам карыстаюцца творы «Чапаў», «Сталін» Анры Барбюса, «Пётр першы», «Паднятая паліна» і рад іншых. Няма ні аднаго байца, камандзіра, які-б не чытаў мастацкай літаратуры. Усе імкнунца як мага больш прачытаць і пашырыць свой кругавор.

Для гэтага ёсць у нашай часці ўсе ўмовы.

Чырвонаармец А. КІРЬЛАУ.

поямы для выканання украінскіх, рускіх і беларускіх танцаў.

Велізарнай папулярнасцю ў нас карыстаюцца песні: «Калі заўтра вайна», тэкст Лебедзева-Кумача, муз. бр. Покрас, «Песня аб Варшывлаве», муз. Сяб, «Ад краю і да краю», муз. Дзержынскага, «Конармейская», муз. бр. Покрас, «З-ва лесу», муз. А. Александрова, «Гібель Чапаева», муз. Васільева-Буглая. Выкананне песень праходзіць у выглядзе літаратурна-музычных маютажы. Зараз ужо пачаўся рыхтунца ансамбль баявой часткі і пляскі ў колькасці 40 чал. Песні ўзяты з часоў грамадзянскай вайны і сапраўдніцы нашых дзён.

Спевы з пляскай «Абпачка» выканавы валецкім байцоў і жонак камандзіраў. Струнны аркестр выканае народныя песні і танцы.

Вялікі размах атрымала і мастацкая чытанне. У нас старыца вадзілі А. П. Чэхава «Предложение» і «Медведь». Баец тав. Мартынаў прычытае верш «Два парады» В. Гусева.

Саме выдатнае ў разгортанні чырвонаармейскай самадзейнасці ў часці, дзе камісарам тав. Рыжак, складаецца ў тым, што яна мае мсавы характар, няма ні аднаго падраздзялення ў часці, якое-б не ўдзельнічала ў самадзейнасці. Кіраўнік мастацкай самадзейнасці тав. Оўштэйн М. Л. пры актыўнай сталай дапамозе камісара часці тав. Рыжана і начальніка клуба тав. Новікава здолелі дабіцца такога небывалага размаху самадзейнасці.

Самодзейнасць у часці снопіць планавы і штодзёны характар. На мінулы асенніх манеўрах ВВА ў 1987 г. частка атрымала ад наркома таварыша Варшывлава добрую ацэнку, а кіраўнік тав. Оўштэйн атрымаў ганаровую грамату ад камандавання ВВА.

Так байцы і камандзіры роднай Чырвонай Арміі пазавялоў свае таленты, жыццё радасным і шчаслівым жыццём, як усё народы вялікага Саюза.

Горда і радасна гучаць, баявыя вадорныя чырвонаармейскія песні, сімвал дружбы і магутнасці краіны вызваленага народа.

Старшы лейтэнант Л. АЗАРУ.

ШТО МЫ ЧЫТАЕМ

Вечар. Закончыліся заняткі. У інтэрнатах заваялі электрычныя ліямчатні. Усе ажыло. Адно байца чытаюць свежыя газеты, мастацкую літаратуру, другія рыхтуюцца да самадзейных выступленняў, трэці займаюцца сваімі асабістымі справамі.

Асабліва вялікае ажыўленне ў бібліятэцы часці. Сюды накіроўваюцца байцы і камандзіры за мастацкай літаратурай.

Вось курсант тав. Герфанаў, прычытаўшы кінуў «Як гартавалася сталь» Н. Остроўскага, узяў для чытання «Народжаныя бурай». «Гэтыя творы, — заўважыла тав. Герфанаў, — нас, малодшы чырвонаармейцаў, вельмі многаму вучаць і ярка адлюстроўваюць баявыя дзеянні нашай Чырвонай Арміі».

Выбравшы патрабныя творы, байцы і камандзіры накіроўваюцца ў лентуці, дзе чытаюць і абмяроўваюць іх калектывна. Малодшы камандзір-выдатнік тав. Дзямідэў многія творы чытае байкам галасна, растульмавае асобныя эпізоды. Тав. Дзямідэў прычытаў даклады таварыша Сталіна, творы

«Паднятая паліна» Шалахава, «Герой нашга часу» Лермантава, «Народжаныя бурай» і іншыя мастацкія рэчы. Чырвонаармец тав. Аўчару за апошні час таксама многа прычытаў літаратуры. Ён ведае талі творы, як «Шкі Дош» Шалахава, «Напінтаская дачка», «Дурбоўскі» — Пушкіна, «Сарацкская ярмарка» Гоголя, «Чапаў» — Фурманка і іншыя.

Пам. камандзіра ўводаў тав. Зубаў таксама вялікі аматар мастацкай літаратуры. На кожны прачытаны твор ён складае кароткія запісы і выкарыстоўвае гэты ў сваёй рабоце па прапагандзе сьрод байцоў.

У чырвонаармейцаў асаблівым поспехам карыстаюцца творы «Чапаў», «Сталін» Анры Барбюса, «Пётр першы», «Паднятая паліна» і рад іншых. Няма ні аднаго байца, камандзіра, які-б не чытаў мастацкай літаратуры. Усе імкнунца як мага больш прачытаць і пашырыць свой кругавор.

Для гэтага ёсць у нашай часці ўсе ўмовы.

Чырвонаармец А. КІРЬЛАУ.

Легендарная конніца рэвалюцыі

Герачінай эпопеі грамадзянскай вайны адна з рашаючых ролей належала чырвонай конніцы. Яна ўлісала ўніма, невабныя старонкі ў гісторыю разгрому контррэвалюцыі і аалення малодой савецкай рэспублікі шматлікіх полчышчэй замежных авантўра і белых генералаў.

Уважанае конная армія! Неўдзяльскавай пакрыта імі гэтай доблескай арміі пралетарскай рэвалюцыі. Ні свабодны і шчаслівы народны сабабудзь яе велізарных гісторычных заслуг перад нашай сацыялістычнай радзімай.

У 1918 года. Савецкая рэспубліка іх бакою акружана ворагамі. Пад ўпінтам геніяльных стратэгаў саціялізма Леніна і Сталіна рабочы і працоўнае сялянства мабілізавану ўсе сілы на абарону вялікай яваншчы Кастрычніка, на выратаванне рэвалюцыі.

Варыш Сталін, па даручэнню Леніна, узначэлавае барацьбу з белымі арміямі на Паўднёвым фронце, кіруе абаронай Парыжына. Тут, у агні баёў, насаюцца першыя конная атрады рэвалюцыі. У канцы 1918 года таварышын і Варшывлаў фарміруюць ля яваншчы кавалерыйскую дывізію, а ў верні 1919 года, тут-жа ля Парыжа, ствараюць першыя конныя кортажы.

Пачаў час ворагі савецкай рэспублікі пачалі моцна адчуваць на сваёй сіды чырвонай конніцы. Пад Парыжам конны корпус Варшывлава і Зейнака наносіць адчувальныя ўдары па карпусам белых генералаў Мамалюка, Пакроўскага, Улагая і Шапілава.

У сакавіку 1919 года першыя конныя карпусы, разграміўшы карпусы Мамалюка і Шкуро, вызвалілі ад белых гор. Енисей.

атрады коннікаў пад кіраўніцтвам тав. Л. М. Кагановіча, які быў талды старшынёй Варонежскага губерўкома.

На станцыі Касторная, дзе ўмацаваны контррэвалюцыяныя часці пасля іх адступлення ад Варонежа і Орла, адбываецца найжорстцейшы чатырохдзёны бой. Праціўнік напружвае ўсе сілы, каб утрымаць гэты важны стратэгічны пункт, але пад рашучым націскам Чырвонай Арміі ён прымушана быў адступіцца. 15 лістапада Касторная была ўзята чырвонымі вайскамі. Белыя адступілі на поўдзень.

Герачіныя перамогі першых атрадаў чырвонай кавалерыйскай паліцыі, якую вялікую ролю палігна адгравалі яна ў канчатковым разгроме праціўніка. У першых баёў пад Варонежам і ля Касторнай савэрала сталінскае рапанне старэйшай конную армію. Але гэты жаўдэ, неабходнае мерапрыемства сучаснага актывнае супраціўлення з боку стрэла здраднака рэвалюцыі Троцка падлага здраднака рэвалюцыі стварэнне коннай арміі, іранічна называў яе «непаздзейнай селянскай конніцай».

Наперак Троцкаму конная армія была створана. 19 лістапада 1919 года быў выдан сталінскі загад па Паўднёваму фронту аб арганізацыі Першай коннай арміі.

6 снежня 1919 г. таварыш Сталін прыбыў у раён дзейнасці Коннай арміі ў сядо Вялікая Міхайлаўка. Таварыш Сталін у часе прабывання ў Коннай арміі асабіста дапамагаў арганізаваць штаб, палітдзелы, лазарэты, сабязжы і інш. Ад яго ўвагі не ўскалявалі нават самыя дробныя пытанні.

Вядаючы ў часці, таварыш Сталін гутарыў з байцамі, выступаў на мітынгах, натхняючы байцоў на герачіныя подвигі ў рашучай схватцы працы з капіталізмам.

Прыезд таварыша Сталіна канчаткова завяршыў арганізацыю Першай коннай арміі.

«Гэта быў першы вопыт звядзення кавалерыйскіх дывізіяў у такою буйнае злучэнне, як армія. Таварыш Сталін бачыў магутнасць конных мас у грамадзянскай вайне. Ён канкрэтна разумеў іх велізарнае значэнне для сакрушальнага манеўра». (Варшывлаў).

Пасля авалодання Растовам 1-я Конная армія прадаўжала граміць рэшткі белай арміі.

У красавіку 1920 года пачаўся 3-ці паход Антанты. Панская Польшча напала на нашу радзіму і захапіла Кіеву. Для адбіцця нападў белавалыкаў ЦК нашай партыі ставіць на чале Паўднёва-заходняга фронту таварыша Сталіна. Па яго распараджэнню 1-я Конная перакідаецца з Паўночнага Каўказа на польскі фронт. Гэтыя вядомыя тысячакілометровы паход закончыўся да 28 мая. На сваім плыху 1-я Конная, разграміўшы кулацкія банды Махно, Цюцюніна і інш. контррэвалюцыянераў, прыбыла на польскі фронт у поўнай баявой гатоўнасці.

1-я Конная з'явілася асноўнай і рашаючай сілай Паўднёва-заходняга фронту. Яе рашучай задачай было — разгром Кіеўскай групы праціўніка.

Праваўшы беларускі фронт, 1-я Конная вышла ў тым праціўніка ў раён Жытоміра, Вердзічава. 3-я польская армія была разгромлена і страціла больш палова свайго састава, астатнія польскія арміі пачалі паспешна адступіцца. У намы ролі трапіла шмат палонных і багатыя трафеі.

Таварыш Сталін так ацэньваў дзённыя конніцы: «Не падлягае сумненню, што працы нашай конніцы ў раёне Жытоміра адгравалі рашаючую ролю ў перамене на фронце... Праціўнік збег у палічкі спав, падарваў у іх веру ў свае сілы, раскідаў стобакі дуку».

Пасля жытомірскага прарыву чырвонай конніцы, пад кіраўніцтвам таварышаў К. Е. Варшывлава і С. М. Будзёнага, дайшла да

